

ARCHIWALIA

Юрый Лабынцаў

Масква

Ларыса Шчавінская

Масква

**Полацкі летапісец а. Ігнацій Сцябельскі
аб мітрапаліце Рыгору Цамблаку**

Узнікшы у першай чвэрці XVII ст. ордэн св. Васіля Вялікага, цэнтрам якога быў манастыр св. Трайцы ў Вільні, атрымаў шырокое распаўсюджванне на беларускіх і ўкраінскіх землях Рэчы Паспалітай, ператварыўшыся з цягам часу ў магутную інтэлектуальную апору ўсёй грэка-каталіцкай царквы. Нягледзячы на значэнне гэтага ордэна ў царкоўным жыцці Усходняй Еўропы на працягу стагоддзяў, пакуль мы не маём не толькі больш-менш поўнага гістарычнага даследавання пра яго за перыяд, пачынаючы з XVII ст. і да гэтага дня, але і за больш кароткія прамежкі часу. Больш за тое, велізарны лік найслынных яго дзеячаў, іх сачыненні і многае іншае да гэтага часу амаль невядомыя, нягледзячы на прыкметную ролю ў развіцці як царкоўнай, так і свецкай культуры і літаратуры шэрагу еўрапейскіх народаў, перш за ўсё ўкраінскага і беларускага. Да ліку такіх малавядомых цяпер выдатных дзеячаў належаць, напрыклад, пратаархімандрит ордэна Іосіф Пяткевіч і а. Ігнацій Сцябельскі, дакладны анализ работ якога дазваляе наглядна ўявіць прыёмы і метады працы базыльянскага кніжніка XVIII ст., разгледзець крыніцы, выкарыстаныя ім, адчуць канкрэтны інтарэс да тых ці іншых тэм і асоб, сярод якіх апынуўся і мітрапаліт Рыгор Цамблак.

У сваёй цікавасці да лёсу і дзеянняў мітрапаліта а. Ігнацій Сцябельскі меў нямала папярэднікаў – базыльянаў, якім, як і яму, удалося выкарыстаць пры пошуку множства рукапісных крыніц на розных мовах. Сярод такіх папярэднікаў а. Ігнація перш за ўсё трэба назваць

а. Іаана (Яна) Дубовіча, настаяцеля Дэрманскага манастыра, які жыў у першай палове XVII стагоддзя, і яго палемічная праца «Іерархія»¹, а таксама архімандрыта Ігнація Кульчицкага, аўтара цэлага шэрагу гісторыка-багаслоўскіх твораў², якія з'яўліся ў друку ўсяго толькі за паўстагоддзя да выхаду ў свет асноўнага твора а. Ігнація Сцябельскага³. У ім а. Ігнацій не раз звяртаецца да асобы Рыгора Цамблака і ўжо на першых старонках свайго гістарычнага трохтомніка ў раздзеле «Opisanie autorów znaczniejszych i xiąg ich, którymi tak historya żywotów św. panien Eufrozyny i Parasczewii w tym pierwszym jako też Chronologia w drugim i Przydatek do Chronologii w trzecim tomiku dowodnie utwierdza się» дае такую характарыстыку мітрапаліту:

Cemiwłak Grzegorz, rodem Bułgarzyn zakonu św. Bazylego W. arcybiskup metropolita kijowski i całej Rusi roku 1415 w Nowogródku litewskim od zgromadzonych tam na synod biskupów w sprawie Focuszego metropoli, który miał być z urzędu swojego złożony, obrany i poświęcony, w przytomności Alexandra Witołda wielkiego xięźcia lit., rzadził metropolią lat 22 to est do roku 1437, którego żyć przestał. Jemu przyznają opisanie żywotu św. panny Parasczewii Ternowskiej, mniszki bazylianki, który znajduje się w prologach czyli martyrologiach i synaxarach słowiańsko-ruskich pod dniem 14 miesiąca października⁴.

Пры гэтым а. Ігнацій дае такое, вельмі важнае для нас тлумачэнне адносна жыцця Параскевы Полацкай, аналізаванае і каментаванае ў ягоным трохтомніку: *Żywot św. panny i matki naszej Parasczewii czyl Praxedys, xiężej połockiej i xieni namienionego już wyżej monasteru św. Spasa, znalazłem po niektórej części opisany w pewnej starej xiędze*

¹ Гл.: Jan Dubowicz, archim. *Hierarchia albo o Zwierzchności w Cerkwi Bożej*, Lwów 1644.

² Гл.: [Kulczinski Ignatius], *Relationes authenticae de statu Ruthenorum cum S.R.E. Unitorum in Regno Poloniae*, Romae 1727; Ён жа. *Oratio de Beata Maria Virgine Źyrovicense*, Romae 1732; Ён жа. *Il diasporo prodigioso di tre colori*, Roma 1732; Он же. *Specimen Ecclesiae Ruthenicae*, Romae 1733; Ен жа. *Appendix ad Specimen Ecclesiae Ruthenicae*, Romae 1734 і інш.

³ Гл.: Ignacy Stebelski, ks. *Dwa wielkie światła na horyzoncie Połockim z cieniami zakonnymi powstające czyl żywoty śś. panien i matek Ewfrasy i Paraszewii zakonnic i hegumeni pod ustawą ś. o. Bazylego Wielkiego w monasterze ś. Spasa za Połockiem żyjących, z Chronologią i Przydatkiem niektórych służących do tego pozytecznych krajowych wiadomości z rozmaitych dziejopisów i pism zebranych*, Wilno 1781–1783, т. 1–3. Пры спасылках мы будзем выкарыстоўваць другое, больш распаўсюджанае, хоць таксама рэдкае, выданне гэтай працы, што пабачыла свет у Львове ў 1866–1867 гг., якое мела цалкам пэўны палеміка-прапагандыстыкі характар, у аснове сваёй антыправаслаўны.

⁴ Ignacy Stebelski, ks., *Dwa wielkie światła..., Lwów 1866. Т. 1. S. XXI.*

z biblioteki klasztoru naszego połockiego, a resztę wybrałem z kronik Macieja Stryjkowskiego, Alexandra Gwagnina i innych autorów, których imiona i xięgi tamże wyrażają się⁵.

Па-за ўсякім сумневам, вобраз Параскевы Полацкай у той ці іншай меры на працягу некалькіх стагоддзяў перагукваўся ў свядомасці мясцовага ўніяцкага духавенства, манаства і свецкіх асоб з выявай св. Параскевы Тырнаўскай, спрадвеку вельмі шанаванай на Русі. Адначасова, жыщё Параскевы Полацкай гэта і свайго роду адмысловая, поўная гістарычных паралелій і пераклічак з жыщём св. Еўфрасінні Полацкай, каталіцкая легенда, створаная не раней за XVI ст. Спешыяльнае аб'ёмнае даследаванне ёй прысвяціў А. П. Сапуноў⁶, які даказаў, што легенда гэта на працягу стагоддзяў служыла цалкам канкрэтным місіянерскім мэтам, звязаным з распаўсюджваннем каталіцтва і грэка-каталіцтва сярод мясцовага насельніцтва. Не дзіўна таму, што культ Параскевы Полацкай, як пісаў у першай палове XVIII ст. архімандрит Ігнацій Кульчынскі, быў тады вельмі шырокі распаўсюджаны не толькі сярод палаchan, але і ва ўсім Віцебскім ваяводстве⁷. Як бы ў пацвярджэнне рэальнасці існавання Параскевы Полацкай у перайманне старажытных узоруў быў выраблены адмысловы крыж-рэлікварый, які звязваюць з яе імем⁸, што, вядома ж, было свайго роду фальсіфікацыяй⁹.

Даючы харектарыстыку царкоўнай дзейнасці Рыгора Цамблака на Русі, а. Ігнацій Сцябельскі пісаў: *Prócz tego zaś równie gorliwymi były na Rusi katolickiej wiary i jedności z kościołem św. rzymskim obrońcami i rozmnażaczami wyżej pomieniony Grzegorz Cemiewlak, metropolita kijowski, halicki i całej Rusi...*¹⁰. Гэта значыць, што для а. Ігнація няўхільным быў факт унійных схільнасцяў мітрапаліта, яго жаданне збліжэння з Рымам і нават магчымы пераход у каталіцтва. Цікава, што мітраполіцтва Рыгора Цамблака па Ігнацію Сцябельскаму працягнулася аж

⁵ Tam že. S. IX.

⁶ Гл.: А. П. Сапунов, *Католическая легенда о Параскеве княжне Полоцкой*, Віцебск 1888.

⁷ Ignatius Kulczyński, *Specimen...*, p. 56–57. Культ гэтых грэка-каталікі спрабуюць зараз адрадзіць у Полацку, дзе ў 1995–1996 гг. была пабудавана драўляная царква ў імя Параскевы Полацкай.

⁸ Гл.: В. Г. Пуцко, *Мнімы крест Параскевы Полоцкой*, (у:) Беларускія стара-жытнасці, Мінск 1972, с. 210–219.

⁹ Гл.: В. Пуцко, *Славянская надпись на кресте-реликварии из Полоцка*, (у:) Слово, 1980, т. 30, с. 101–121.

¹⁰ Ignacy Stebelski, ks., *Dwa wielkie światła...,* t. 2, s. 23–24.

да 1437 года. Пры гэтым, *Focujusz zaś od Wasyla Wasylewicza, księcia moskiewskiego za metropolitę Kijowskiego obrany i wszyscy biskupi pod berłem Moskwy zostająccy Focujusza, nie Grzegorza metropolitą uznawali*¹¹. Менавіта так да канца сваіх дзён, якія прыйшліся дзесьці на пачатак XIX ст., лічыў а. Ігнацій¹², а ўслед за ім яшчэ вельмі доўгі час значная частка гісторыкаў, царкоўных і свецкіх, перш за ўсё тыя, якія пісалі па-польску.

Асабліва падрабязна паведамляе а. Ігнацій Сцябельскі пра Рыгора Цамблака як пра аўтара «Жыцця св. Параскевы Тырнаўскай» і ініцыятара яе ўшанавання на Русі:

Od niego też napisany jest żywot św. Parascewii Ternowskiej, tak nazwany od miasta Ternów (które jest w Bulgaryi, niegdyś królewstwie wolnym cesarstwu wschodniemu pogranicznemu, potem od Ludwika syna Karolowego, króla węgierskiego i polskiego, nakoniec od Turków za panowania Bajazeta I sultana około roku 1390 zholmowanem i w prowincję obróconem, z obowiązkiem nie-wolniczego bramie ottomańskiej, jako i inne zwojowane od niej chrześciańskie państwa poddaństwa do dziś dnia trwającemu), gdzie nienaruszone tej św. panny i mniszki zakonu św. ojca Bazylego Wielkiego ciało z Kalikracji czyli Epiphanii serbskiego miasta, jej ojczynny, roku 1175 przeniesione, przez długi czas spoczywało; a potem po zwojowaniu Bulgaryi przez Bajazeta I, jako się rzekło wyżej, na Wołoszczyznę do stolicznego miasta, Jassy nazwanego, przeprowadzone i w kosztownym grobie uczciwie złożone było. Nadto jeszcze, ażeby Ruś wszystka do metropolii jego należącej tę św. zakonnice Parascewię ternowską przykładem Bułgarów i Wołochów za zastępczynie, sobie miała, i onę poboźnie czciła, usilnie starał się, i dzień 14 miesiąca października w kalendarzu russkim pamiętać tej świętej naznaczył¹³.

Кожны знаёмы з сучасным станам пытання лёгка заўважыць у канстатацыях а. Ігнація нямала памылак і спрэчных момантаў, тым не менш, нават апошні з іх, аб усталяванні памяці святой на Русі, паспяхова дажыў аж да нашых дзён¹⁴.

Ігнацій Сцябельскі адносіць мітрапаліта Рыгора да ліку найбольш выдатных царкоўных пісьменнікаў, ідуучы тут услед за шматлікімі

¹¹ Ostatnie ks. Stebelskiego prace, Kraków 1877, s. LXXVI.

¹² Пра жыццё а. Ігната Сцябельскага мы ведаем няшмат. Невядомыя нават год і месца яго нараджэння і смерці. Ён жыў у сярэдзіне XVIII – пачатку XIX стст. Быў манаҳам базыльянскага ордэна Літоўскай правінцыі. Доўгі час знаходзіўся ў Полацку і Жыровічах, выязджаў на Валынь.

¹³ Ignacy Stebelski, ks., *Dwa wielkie światła...,* Lwów 1867, t. 2, s. 24.

¹⁴ Гл.: А. А. Турілов, *Григорий Цамблак,* (в:) *Православная энциклопедия*, Москва 2006, т. 12, с. 586.

сваімі папярэднікамі з каталіцкага і грэка-каталіцкага лагераў. Акра-
мя «Жыцця св. Параскевы», асаблівую цікавасць у яго выклікае пас-
ланне мітрапаліта Канстанцкаму Сабору: *Pisał nakoniec tenże metro-
polita i do soboru Konstancyeńskiego,... prosząc zgromadzonych ojców, aby
obmyśleli sposób na zjednoczenie poróżnionych Greków z Łacinnikami, i sam
nakoniec w tej sprawie od Alexandra Witołda wielkiego xięzienia litewskiego
posłany do Rzymu, jako mówi kronika moskiewska, jeździł starając się o tę
jedność*¹⁵. Можна сказаць, што гэта цэнтральнае месца ўсіх пошукаў
і разваг а. Ігнація аб Рыгору Цамблаку, сумніўнасць якога сёньня да-
казаная¹⁶, хоць і па гэты дзень прымеацца далёка не ўсімі. У пэўным
сэнсе, гэта была даўняя своеасаблівая гістарычнае падробка, у транс-
ляцыі якой Ігнацій Сцябельскі стаў толькі чарговым удзельнікам, які,
праўда, спасылаўся яшчэ і на «маскоўскую хроніку». Што гэта была за
«хроніка», дзе мітрапаліт паказаны як прыхільнік уніі, не зразумела.

У заканчэнне неабходна ўказаць на канкрэтную палітычную і рэлі-
гійную сітуацыю, якая склалася да моманту напісання а. Ігнаціям Сця-
бельскім галоўнай кнігі яго жыцця. Сітуацыя гэтая была вельмі скла-
данай не толькі для базыльянскага ордэна, але і для ўсей уніяцкай (грэка-каталіцкай) царквы ў Рэчы Паспалітай, дзяржаве, якая перас-
тае існаваць у выніку падзелаў 1772, 1793 і 1795 гг. Правабярэжная
частка Полацка, дзе тады знаходзіўся а. Ігнацій, увайшла ў склад Ра-
сеi ў 1772 г. Пачаўся масавы пераход уніятаў у праваслаўе, што было
падрыхтавана і актыўнай працай, уключаючы чыста літаратурную і
выдавецкую, такіх, напрыклад, праваслаўных дзеячоў як свц. Геор-
гій Каніскі¹⁷, аўтар мноства разнастайных твораў, у тым ліку накі-
раваных на адстойванне старажытных правоў праваслаўнай царквы
у Рэчы Паспалітай¹⁸. У вядомай меры і а. Ігнацій Сцябельскі ў новай,
вельмі невыгоднай для грэка-каталікоў і базыльянскага ордэна сіту-
ацыі, арыентаваўся на магчымасць увекавечання мясцовай традыцыі

¹⁵ Ignacy Stebelski, ks., *Dwa wielkie światła...*, Lwów 1867, t. 2, s. 24.

¹⁶ Гл., напр.: Д. Кенанов, *Констанцкіят събор, уніята и митрополіт Гри-
горій Цамблак* – <http://www.uni-vt.bg/pages/2841/uplft/Konstanc.%20sybor%20-%20Camblak.pdf>.

¹⁷ Падр. гл.: Ю. А. Лабынцев, *Правовая бытва за Православие в Речи Поспо-
литой: археографический арсенал Георгия Конисского, (в:) Православие в духовной
жизни Беларуси*, Брест 2012, с. 30–35; Л. Л. Шавинская, *Издательская деятель-
ность Георгия Конисского в первые годы служения на белорусской земле, (в:) Пра-
вославие в духовной жизни Беларуси*, Брест 2012, с. 35–38.

¹⁸ Гл., напр.: *Prawa u wolności Obywatelom Korony Polskiej y W.[ielkiego] X.[ięstwa]
Lit.[ewskiego] religii greckiey orientalney wyznawcom służace*. В.м., 1767.

шанавання св. Еўфрасінні Полацкай і Параскевы Полацкай, якая склалася да таго часу. Гэта, на яго думку, павінна было прынесці і прыносіла свой плён не толькі ў адстойванні пазіцый тагачаснай грэка-каталіцкай царквы па-за яе межамі, але і ўнутры, маючы на ўвазе «ненадзейнасць» белага ўніяцкага духавенства, якое у значным сваім ліку пераходзіла ў праваслаўе разам са сваёй паствай, пераважна сялянскай¹⁹; а таксама цэлага шэрагу прычын, звязаных са станам самога ордэна, які ў 1780 г. апынуўся падзеленым на чатыры асобныя правінцыі: Беларускую, Галіцкую, Каронную (Рускую) і Літоўскую²⁰. Дзеля дасягнення сваёй мэты Ігнацій Сцябельскі выкарыстаў ўесь арсенал даступных яму крыніц, так ці інакш датычных дарагой яму «Полацкай Русі»²¹, якая больш за стагоддзе знаходзілася пад папскім амафорам. Паслядоўнасць і заканамернасць звароту праваслаўнай Русі да Рыму на думку а. Іgnата, дэмантраваў і мітрапаліт Рыгор Цамблак, што было так важна не толькі для полацкага базіліяніна на рубяжы XVIII і XIX стст., але і застаецца важным для многіх у каталіцкай царкве практычна па гэты дзень²².

S T R E S Z C Z E N I E

POŁOCKI KRONIKARZ O. IGNACY STEBIELSKI O METROPOLICIE GRIGORIJU CAMBLAKU

Order św. Wasyla Wielkiego, który powstał na początku XVII wieku, zdobył popularność na ziemiach białoruskich i ukraińskich Rzeczypospolitej. Duża liczba przedstawicieli orderu i ich działalność są do tej pory praktycznie nieznane, mimo ich istotnego wkładu w rozwijanie zarówno cerkiewnej, jak i świeckiej kultury i literatury wielu narodowości europejskich, zwłaszcza ukraińskiej i białoru-

¹⁹ Падрабязней гл., напр.: М. О. Коялович, *История воссоединения западно-русских униатов старых времен*, СПб. 1873.

²⁰ Ігнат Сцябельскі надаваў велізарнае значэнне гэтаму ўнутранага падзелу ордэна. Менавіта Тороканскай кангрэгацыі або Капітулай, на якой гэты падзел адбыўся ў 1780 г., заканчваеща спецыяльны опус а. Іgnата, прысвечаны гісторыі базыльянскіх кангрэгацый, пачынаючы з 1617 г. Гл.: *Ostatnie ks. Stebelskiego prace*. S. XCII.

²¹ Ігнат Сцябельскі згадвае дадзенае найменне неаднаразова. У іншым месцы, гэта ўжо «тутэйшая губернія», адна з ліку мноства іншых губерніяў, якія складаюць шырокасць дзяржавы расійскай. Гл.: Ignacy Stebelski, ks. Ignacy..., Lwów 1867, t. 3, s. 225.

²² Гл.: напр.: Kr. Kuźmak, A. Zarea, Grigorij Cambłak, (w:) *Encyklopedia Katolicka* (wielatomowa), Lublin 1976, t. 2, stb. 1292.

skiej. Do grupy tej należy zaliczyć o. Ignacego Stebielskiego. Szczegółowa analiza jego prac pozwala scharakteryzować metody stosowane przez księgarza/bibliofila w XVIII wieku, opisać wykorzystane źródła, poczuć zainteresowanie konkretnymi tematami i osobami, wśród których znalazł się również metropolita Grigorij Camblak.

Słowa kluczowe: cerkiew greko-katolicka, order bazyliański, utwory historyczno-teologiczne, kult Paraskiewy Tyrnowskiej i Paraskiewy Połockiej, działalność cerkiewna Grigorija Camblaka.

S U M M A R Y

THE CHRONICLER FROM POLOTSK IGNATIY STEBIELSKIY ABOUT METROPOLITA GRIGORIY TSAMBLAK

Order of the Saint Wasyl the Great which was introduced at the beginning of the 17th century became very popular in Belarusian and Ukrainian territory. The majority of its recipients and their creation are unknown even though they played an important role in the development of sacred and laic culture and literature in many European nations, mainly in Ukraine and Belarus. One of the most prominent representatives is Ignatiy Stebielskiy, who analyzed research approaches and methods in the works of the 17th century chronicler, his resources, and interests in certain subjects and people, metropolita Grigoriy Tsamblak being one of them.

Key words: Greek Catholic Church, Bazilian order, historical-theological works, Paraskiev Tyrnovska's cult, Paraskiev Polotska's cult, Grigoriy Tsamblak's sacred activities.